

Кадры

Кадровая праца ва ўстанове

Вядучы спецыяліст па кадрах Бойка-Гладкая Інга Валер'еўна падпарадкоўваецца непасрэдна дырэктару Установы. У сваёй дзейнасці вядучы спецыяліст па кадрах кіруецца:

- заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;
- загадамі і распараджэннямі дырэктара Установы;
- Статутам Установы;
- правіламі ўнутранага працоўнага распарадку;
- службовай інструкцыяй.

Вядучы спецыяліст па кадрах вядзе кадравое справаводства, ажыццяўляе прыём, перавод, перамяшчэнне, звальненне работнікаў, афармляе загады аб прадастаўленні працоўных і сацыяльных водпусकाў, рыхтуе дакументы для правядзення атэстацыі работнікаў, павышэння кваліфікацыі, аб вылучэнні да ўзнагароджання і заахвочвання, дысцыплінарных спагнаннях, працы, падрыхтоўцы і прадстаўленні дакументаў для назначэння пенсій работнікам, з'яўляецца адказнай асобай за вядзенне воінскага ўліку, займаецца пошукам кандыдатаў на замяшчэнне пасадаў, рыхтуе спісы кандыдатур для ўключэння ў рэзерв кіруючых кадраў; падрыхтоўвае дакументы для перадачы на захоўванні ў архіў; прымае ўдзел у пасяджэннях камісій, створаных ва Установе, рыхтуе і падае звесткі для статыстычнай справаздачнасці і ФСАН і г.д.

Адміністрацыйныя працэдуры

Па заяве, тэлефонным або электронным звароце работнікі (былыя работнікі) могуць звярнуцца па даведкі і выпіскі, копіі дакументаў, прадугледжаных заканадаўствам. Спіс адміністрацыйных працэдур

- выдача выпискі (копіі) з працоўнай кніжкі работніку
- выдача даведкі аб месцы працы і займаемай пасадзе
- выдача даведкі аб перыядзе працы
- выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў
- выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў
- выдача характарыстыкі на работніка па запыце арганізацыі

Выдача даведак ажыццяўляецца **на працягу 5 дзён з дня звароту.**



Бойка-Гладкая Інга Валер'еўна

Вядучы спецыяліст па кадрах

Кантакты

- г. Мінск, вул. Я. Коласа, 35, каб.217
- [+375 \(17\) 390-98-61](tel:+375173909861)
- belsport@bel-sport.by

Час працы

- Пн – Пт: с 8.30 до 17.30

- **Абед:** с 13.00 до 13.45
- **Выходны:** субота, нядзеля і святочныя дні